

# Абітурыенту – гісторыку – 2017

## Шаноўны абітурыент!

- Навучаешся ў адзінаццатым класе?
- Хочаш атрымаць вышэйшую адукацыю?
- Маеш схільнасці да гуманітарных прадметаў?
- Захапляешся гісторыяй і хочаш ведаць яшчэ болей?
- Вырашаеш, куды паступіць?

## АТРЫМАЙ ДЫПЛОМ ГІСТОРЫКА Ў САМЫМ СТАРАЖЫТНЫМ ГОРАДЗЕ БЕЛАРУСІ!

*Якія перавагі мае атрыманне гістарычнай адукацыі ў Полацкім дзяржаўным універсітэце?*

- Індывідуальны падыход да кожнага студэнта.
- Кваліфікаваныя выкладчыкі — гісторыкі, этнолагі, археолагі, антрапологі.
- Усім іншагароднім студэнтам прадстаўляецца месца ў інтэрнаце.
- Памяркоўны кошт платнай формы навучання.
- Вучоба ў будынках калегіума-акадэміі XVIII–XIX стст.
- Навучанне і ўдзел у археалагічных раскопках у Полацку — горадзе з багатай гістарычнай спадчынай.
- Этнаграфічныя і археалагічныя экспедыцыі ў маляўнічыя куткі Беларускага Падзвіння.
- Магчымасць працягнуць адукацыю ў магістратуры.



## НАШЫ ВЫПУСКНІКІ ПРАЦУЮЦЬ:

- у школах і гімназіях;
- ва ўніверсітэтах;
- у музеях, архівах і бібліятэках;
- у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі;
- у дзіцячых лагерах і дамах;
- у аддзелах пазашкольнай адукацыі;
- у сродках масавай інфармацыі;
- у органах дзяржаўнага кіравання;
- у «сілавых» структурах;
- на прадпрыемствах розных форм уласнасці.



## УНІВЕРСІТЭТ ХХІ СТАГОДДЗЯ

ПДУ — рэгіянальны ўніверсітэт. Рэгіянальныя шматпрофільныя ВНУ развіваюцца ў перадавых краінах свету з канца ХХ ст. Яны рыхтуюць спецыялістаў у розных галінах, арыентуючыся на патрэбы рэгіёна.

Развіццё інфармацыйных тэхналогій, стварэнне электронных бібліятэк і ўкараненне Інтэрнэта дало рэгіянальным

універсітэтам доступ да аддаленых інфармацыйных рэсурсаў. Гэта наблізіла іх магчымасці да магчымасцей сталічных ВНУ.

Навучанне ў рэгіянальным універсітэце дазваляе атрымаць вышэйшую адукацыю з меншымі выдаткамі, бо кошты на жыллё і транспарт у сталічных гарадах больш высокія.

*Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт — буйнейшы ў Віцебскай вобласці. У ім навучаецца 12 тысяч студэнтаў.*

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт — адзін з буйнейшых рэгіянальных навуковых цэнтраў Беларусі

Патрабаванне часу — шчыльная сувязь адукацыі і навукі, выкладанне з улікам найноўшых навуковых адкрыццяў. Даць актуальныя веды, пазнаёміць з вынікамі даследаванняў можа той выкладчык, які сам займаецца навукай.

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт — адзін з буйнейшых рэгіянальных навуковых цэнтраў Беларусі ў галіне археалогіі і этнаграфіі і адзін з перспектывных даследчыцкіх цэнтраў краіны ў галіне антрапалогіі.

## КЛАСІЧНЫ УНІВЕРСІТЭТ

ПДУ — класічны ўніверсітэт. Гэта значыць, што ён вядзе падрыхтоўку па шырокаму спектру тэхнічных і гуманітарных спецыяльнасцяў, з'яўляецца буйным навуковым цэнтрам. У Полацкім дзяржаўным універсітэце працуе значная колькасць выкладчыкаў з навуковымі ступенямі. Так, падрыхтоўку студэнтаў-гісторыкаў ажыццяўляюць адзін доктар навук і 7 кандыдатаў навук.

Навучанне ў класічным шматпрофільным універсітэце мае свае перавагі, калі студэнту даступны рэсурсы не толькі свайго, але і іншых факультэтаў.

### Напрыклад, любы студэнт ПДУ можа:

- дадаткова атрымліваць другую вышэйшую адукацыю;
- на паглыбленым узроўні вывучаць замежныя мовы;
- наведваць адну з 50 (!) спартыўных секцый;
- навучацца ў аўташколе ўніверсітэта і г.д.



*Заняткі праводзіць кандыдат гістарычных навук, дацэнт Алена Вячаславаўна Сумко*

## ВУЧЫЦЦА «НА ГІСТОРЫКА» ТРЭБА Ё ПОЛАЦКУ!

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт—адзіная ВНУ ў Віцебскай вобласці, дзе вядзецца падрыхтоўка па спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя». Гэта спецыяльнасць дае права навучаць і выкладаць, але не абмяжоўвае працаўладкаванне педагагічнай сферай.

Студэнты, якія засвоілі праграму нашай спецыяльнасці, валодаюць глыбокімі прафесійнымі ведамі і шырокім кругаглядам, добра разбіраюцца ў грамадска-палітычных працэсах і займаюць актыўную грамадзянскую пазіцыю, здольныя хутка арыентавацца ў вялікіх аб'ёмах інфармацыі.

Менавіта таму выпускнікі спецыяльнасці «Гісторыя» Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта працуюць не толькі ў школах і гімназіях, даследчых інстытутах НАН Беларусі і ўніверсітэтах, але і ў органах дзяржаўнага кіравання, практычна ва ўсіх «сілавых» структурах, у розных арганізацыях і на прадпрыемствах.

## ТРЭБА ВЕДАЦЬ!

**Спецыяльнасць:** «Гісторыя» 1-21 03 01.

**Форма навучання:** дзённая.

**Кваліфікацыя:** «Гісторык. Выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін».

**Тэрмін навучання:** 4 гады.

**Суполка ўкантакце:** [vk.com/polack\\_history](https://vk.com/polack_history)

## Жыццё студэнта-гісторыка

Студэнты-гісторыкі маюць магчымасць жыць цікавым, насычаным і разнастайным жыццём.

Яны здабываюць веды не толькі ў аўдыторыях: у час летніх экспедыцый яны ўдзельнічаюць у археалагічных раскопках і этнаграфічных даследаваннях у Полацку і на тэрыторыі Беларускага Падзвіння. Напрыклад, у 2015 г. нашы студэнты ўдзельнічалі ў вывучэнні Полацкай Спаса-Праабражэнскай царквы XX ст., дзе знайшлі пячатку Еўфрасінні Полацкай.

На працягу вучэбных практык студэнты знаёмяцца з работай музеяў і архіваў, а таксама працуюць у школах у якасці настаўнікаў-практыкантаў.


Будучыя гісторыкі маюць магчымасць займацца навуковай работай, удзельнічаць у студэнцкіх канферэнцыях, публікаваць артыкулы ва ўніверсітэцкіх зборніках, у т.л. на англійскай мове. Працягнуць адукацыю магчыма ў нашай магістратуры.

Акрамя вучобы і навукі, будучыя гісторыкі могуць знайсці сабе ў будаўнічых атрадах, студэнцкім тэатры, харэаграфічных, вакальных і іншых творчых калектывах універсітэта.





*Студэнты групы 12-ГІС на першых раскопках. Верасень 2012 г.*



*Падырыхтоўка да заняткаў у чытальнай зале навуковай бібліятэкі ПДУ. Красавік 2013 г.*



*Студэнты групы 13-ГІС у першы дзень вучобы. Верасень 2013 г.*



*Студэнты групы 13-ГІС на чацвёртым курсе. Лістапад 2016 г.*



*На археалагічных раскопках у Лёзненскім раёне. Ліпень 2016 г.*



*На штогадовай студэнцкай навуковай канферэнцыі. Май 2016 г.*





Археалагічная практыка. Студэнты групы 12-ГІС знайшлі амфару XII ст. Запалоцкі пасад Полацка. Ліпень 2013 г.



Педагагічная практыка ў групы 12-ГІС. Люты 2016 г.



Дарога да раскопа. Археалагічныя раскопкі. Ліпень 2016 г.



Вучэбная экскурсія на паддашша вучэбнага корпуса — будынка езуіцкага калегіума, помніка гісторыі міжнароднага значэння. Май 2016 г.



Раскопкі ў Спаса-Праабражэнскай царкве Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра, помніку XII ст. Ліпень 2015 г.



Пераправа праз р. Дзісна ў этнаграфічнай экспедыцыі. Ліпень 2008 г.





*Да сустрэчы!*

Установа адукацыі  
«ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ  
ЎНІВЕРСІТЭТ»

**Прыёмная камісія:**

Адказны сакратар:

Пятровіч Вольга Мікалаеўна

Тэлефоны:

+ 375 214 53-21-61

+375 29 719-93-15

E-mail: [priem@psu.by](mailto:priem@psu.by)

Суполка:

[vk.com/abiturient\\_psu](http://vk.com/abiturient_psu)

Сайт універсітэта:

[www.psu.by](http://www.psu.by)

## Каб стаць студэнтам-гісторыкам, неабходна:

### 1. здаць ЦТ па прадметах:

- беларуская (руская) мова;
- гісторыя Беларусі;
- сусветная гісторыя навейшага часу;

### 2. падаць у прыёмную камісію:

- заяву на імя рэктара;
- арыгіналы сертыфікатаў ЦТ;
- арыгінал дакумента аб адукацыі і дадаткаў да яго;
- медыцынскую даведку;
- 6 фотаздымкаў 3x4 см;
- а таксама дакументы, што пацвярджаюць права на ільготы (пры наяўнасці)

### Пашпарт прад'яўляецца асабіста!

Падрабязная інфармацыя — на сайце [www.psu.by](http://www.psu.by).